

## ЕВРЕЙСКАЯ КУХНЯ

Вялікі ўплыў на жыдоўскую кухню, традыцыі якой бяруць пачатак са старажытных часоў, мелі рэлігійныя абраады, што патрабавалі ўжываць толькі пэўныя прадукты і вызначалі спосабы прыгатавання ежы. Так, забаранялася есці свініну, змешваць мясныя і малочныя прадукты, гатаваць стравы з крыві і г.д.

Многія стравы жыдоўской кулінарыі прымяркоўваліся да рэлігійных свят. У прыгажэннем суботняга стала быті залацістая халы - пшанічныя булкі-пляцёнкі. У сувязі з тым што ў суботу забараняліся некаторыя віды работ, у тым ліку распальванне агню, вечарам у пятніцу гатаваўся чоўн - страва з мяса, фасолі, бульбы, іншых прадуктаў, якая ўсю ноч тушылася ў печы. На Пейсах (Вялікдзень) у жыдоўскім даме абавязкова павінна была быць маца - тонкія пласціны прэснага цеста, выпечанага з муکі і вады. Змелчаная маца служыць асновай многіх нацыянальных страв.

Для жыдоўской кулінарыі характэрна тое, што мяса і рыбу часцей за ўсё адварваюць або тушаць, радзей - смажаць. Пры гэтым сустракаюцца нечаканыя спалучэнні: мяса, тушанае з садавінай і зацукраванай бульбай. Нечаканымі з'яўляюцца стравы тыпу рэдзька, вараная з мёдам. Ёсць асаблівасці і ў пабудове меню. Абед пачынаецца з рыбы (селядца), затым - суп, звычайна мясны, далей мяса, як правіла, без гарніру. На дэсерты гарбата з тэйглах, лэках, іншымі нацыянальнымі салодкімі стравамі.

У дауніх рэцэптах мала выкарыстоўваліся агародніна, алей, грыбы. Аднак пад уплывам розных сацыяльных фактараў (міграцыя, змешаныя бракі, адыхад ад рэлігіі і інш.) у жыдоўской кухні адбыліся значныя змяненні - зніклі многія забароны, пашырыўся асартымент прадуктаў. Варта адзначыць, што жыды, якія пусцілі свае карані на тэрыторыі Беларусі, некаторыя нацыянальныя стравы гатуюць не так, як прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці, што жывуць у іншых рэгіёнах. Да таго ж у беларускіх жыдоў у вялікай пашане бульба. На жаль, своеасаблівыя рэцэпты гэтай часткі насельніцтва нашай краіны ніколі не збераліся і не выдаваліся.

## ПЕРШЫЯ СТРАВЫ

### БУЛЁН КУРЫНЫ

1 курыца, 1 морква, 1 корань пятрушкі або 1 корань сельдэрэю, 1 цыбуліна, соль. Апрацаваную і прамытую курыцу разам з лапкамі заліць халоднай вадой, давесці да кіпення, зняць пену. Затым дадаць ачышчаныя моркву, цыбулю, пятрушку і варыць на невялікім агні да гатоўнасці. У канцы прыгатавання пасаліць.

Каб атрымаць празрысты і нятлусты булён, трэба з курыцы зрэзаць увесь тлушч, можна нават са скурай, якую потым выкарыстаць для прыгатавання скварак.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З ФЭРФЕЛАХ (ГАРОШЫНАМІ З ЦЕСТА)

1,5 л курынага булёну, 100 г пшанічнай муکі, 1 яйка, соль.

Прасеянную муку змяшаць з соллю, дадаць яйка, замясіць цеста, закруціць муку ў маленькія шарыкі памерам з дробны гарошак, падсушыць. Апусціць фэрфелах у булён, які кіпіць, і зварыць. Можна спачатку адварыць у падсоленай вадзе, а затым пакласці ў булён.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З КЛЁЦКАМИ

1,5 л курынага булёну, 100 г муکі, 1 яйка, 100 г курынага тлушчу са скваркамі, 1 цыбуліна, соль.

З муکі, солі, яйка і невялікай колькасці вады замясіць цеста, раскачаць яго ў шарыкі.

Начыніць іх скваркамі і падсмажанай на курыным тлушчы дробна парэзанай цыбуляй.

Апусціць клёцкі ў булён, які кіпіць, і варыць, пакуль яны не ўсплынуць на паверхню.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З МАНДЛАХ

1,5 курынага булёну, 100 г муکі, 1 яйка, 1 ст. лыжка алею, сода на кончыку нажа, тлушч для смажання, соль.

У прасеяную муку дадаць соль, алей, яйка, соду, трошкі вады, замясіць не вельмі крутое цеста. Раскачаць яго каўбаскамі дыяметрам 0,5 см і нарэзаць кавалачкамі даўжынёй 1,5 см, абсмажыць іх у разагрэтым тлушчы. Мандлах можна таксама выкласці на змазаную тлушчам бляху і выпечы ў духоўцы.

Мандлах апусціць у гарачы булён, пачакаць, пакуль яны набухнуць, і адразу падаваць на стол.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З ЯЙКАМ

1,5 л курынага булёну, 4 яйкі.

У курыны булён, які кіпіць, апусціць сыроя яйкі. Пры падачы на стол у кожную талерку пакласці па яйку.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З РЫСАМ

1,5 л курынага булёну, 200 г рысу.

Перабраны і прымыты рыс заліць 2,5 шклянкамі вады, варыць, не накрываючы, пакуль рыс не ўбярэ ўсю ваду, затым накрыць і давесці да гатоўнасці на маленьком агні. Рассыпісты рыс перад падачай на стол апусціць у гарачы булён.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З БЛІНЦАМІ

1,5 л курынага булёну, 1 шклянка муکі, 1 яйка, тлушч для смажання, соль.

Для начынкі з мяса: 250 г варанага мяса, 1 цыбуліна, соль, перац.

Для начынкі з муکі: 200 г муکі, 150 г шмальцу або топленага масла, соль.

З муکі, солі, яйка і вады прыгатацаць рэдкае цеста. На гарачай патэльні, змазанай тлушчам, падсмажыць блінцы (з аднаго боку), скласці іх кастром.

На падсмажаны бок блінца пакласці начынку з мяса або муکі, загарнуць трохвугольнікам і абсмажыць з абедвух бакоў на алеі або масле. Падаць да булёну ўсплыўмі.

Начынка з мяса: варанае мясо разам з сырой цыбуляй прапусціць праз мясарубку, дадаць соль, перац, перамяшаць.

Начынка з муکі: растапіць на патэльні шмалец або масла, пакласці муку і смажыць, увесь час памешваючы, пакуль мука не падрумяніцца, дадаць соль.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З НУДЛЭН

1,5 л курынага булёну, 1 шклянка муکі, 1 яйка, соль, тлушч для смажання.

З муکі, солі, яйка і 0,5 ст. лыжкі вады замясіць цеста. Вымешваць яго трэба старанна, каб цеста стала гладкім і пруткім. Раскачаць цеста як мага тонка, даць яму трошкі падсохнуць і выразаць маленькія кружкі (з дапамогай напарстка). Выкласці іх на патэльню з добра разагрэтым тлушчам і смажыць, пакуль не падрумяняцца.

Апусціць у булён, які кіпіць, і адразу зняць з агню. Даць пастаяць і падаць на стол.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З КРЭПЛАХ

1,5 л курынага булёну, 1 шклянка муکі, 1 яйка, 150 г ялавічнага фаршу, 1 цыбуліна, 0,5 ст. лыжкі тлушчу, соль, перац.

Разагрэць на патэльні тлушч, абсмажыць на ім фарш разам з пакрышанай цыбуляй, пасаліць, пасыпаць перцам, астудзіць.

Замясіць цеста, як для нудлэн, раскачаць яго вельмі тонка і, не даючы падсохнуць, нарэзаць квадратамі (прыблізна 7x8 см). На кожны пакласці па 1 ч. лыжцы начынкі, скласці трохвугольнікам і зашчыпаць краі.

Гатовыя крэплах апусціць у булён, які кіпіць, і варыць, пакуль яны не ўсплыўвуть. Можна адварыць крэплах у падсоленай вадзе, а затым пакласці ў гарачы булён.

### БУЛЁН КУРЫНЫ З КНЕЙДЛАХ

1,5 л курынага булёну, 1 шклянка муکі з мацы, 1-2 цыбуліны, 100 г шмальцу, 2 яйкі, соль.

Мацу перакруціць праз мясарубку. Атрыманую муку заліць некалькімі лыжкамі кіпеню, даць пастаяць, каб мука набухла. Дадаць падсмажаную на шмальцы змельчаную цыбулю, яйкі, соль, перамяшаць. З атрыманай масы скачаць шарыкі і абсмажыць іх на шмальцы.

Гатовыя кнайдлах апусціць у булён, які кіпіць. Праз 1-2 хвіліны зняць з агню і падаць на стол.

### СУП З ГАРОХАМ І ЯЧНЫМІ КРУПАМИ

700 г мяса (ялавічны або бараніны), 1 морква, 1 цыбуліна, 1 шклянка гароху, 0,5 шклянкі ячных круп (дробных), 2 бульбіны, соль.

Мяса прамыць, заліць халоднай вадой, давесці да кіпення, зняць пену. Пакласці ачышчаныя цыбулю і моркву, варыць на невялікім агні каля гадзіны, затым дадаць прамытая ячныя крупы і нарэzanую лустачкамі бульбу, соль.

Папярэдне замочаны ў халоднай вадзе гарох зварыць да гатоўнасці, змяшаць з асноўным супам, закіпяціць.

### СУП З ГАРОХАМ І ФАСОЛЯЙ

700 г мяса, 1 цыбуліна, 1 шклянка гароху, 0,75 шклянкі фасолі, соль.

Мяса, пажадана не поснае, прамыць, заліць халоднай вадой і варыць, зняўши пену, на невялікім агні. Пакласці папярэдне замочаныя гарох і фасолю і працягваць варыць разам да гатоўнасці прадуктаў. У канцы прыгатавання пасаліць.

### СУП З ФАСОЛЯЙ І ЛОКШЫНАЙ

700 г мяса, 0,75 шклянкі фасолі, 50 г локшыны, 2-3 бульбіны, 1 морква, 1 цыбуліна, соль.

Папярэдне замочаную фасолю і прамытае мяса заліць халоднай вадой і варыць на невялікім агні каля гадзіны. Затым пакласці ачышчаныя моркву і цыбулю, нарэzanую скрылькамі бульбу, варыць яшчэ паўгадзіны, пасля чаго апусціць локшыну, дадаць соль і давесці суп да гатоўнасці.

### СУП БУЛЬБЯНЫ З ФРЫКАДЭЛЬКАМИ

700 г мяса, 1 кг бульбы, 1 цыбуліна, 3 зубкі часнaku, 1 яйка, соль.

Абабраную і нарэzanую кубікамі бульбу пакласці ў халодную ваду разам з мясам, варыць 20-25 хвілін. Затым мяса выняць, напаўсырую мякаць прапусціць праз мясарубку, дадаць дробна нарэzanую цыбулю, змельчаны часнок, яйка, соль. З атрыманай масы сфармаваць фрыкадэлькі, апусціць іх у булён, які кіпіць, дадаць соль. Варыць яшчэ каля 20 хвілін.

### СУП З БУЛЬБЯНЫМІ КЛЁЦКАМИ

700 г мяса, 2 цыбуліны, 1 морква, 1 корань пятрушкі, 800 г бульбы, 1 ст. лыжка муکі, 1 яйка, 100 г шмальцу са скваркамі, соль, перац.

Зварыць мясны булён, дадаўши моркву, цыбулю і пятрушку. Бульбу абабраць, надраць на тарцы, адціснуць, усыпаць муку, дадаць соль, яйка, старанна перамяшаць. З атрыманай масы сфармаваць кружкі, пакласці на кожны падсмажаную на шмальцы пакрышаную цыбулю і скваркі, скачаць з кружка шарык.

Бульбяныя клёцкі апусціць у кіпячы булён і варыць каля 20 хвілін.

Бульбяныя клёцкі можна прыгатаваць з варанай бульбы. Для гэтага яе трэба патаўчы, дадаць муку, яйка, соль, перац, курыныя скваркі, смажаную цыбулю, перамяшаць. З атрыманай масы скачаць шарыкі, апусціць іх у булён, які кіпіць. Праз 15 хвілін суп готовы.

### СУП БУЛЬБЯНЫ З ГАЛУШКАМИ

1,5 л мяснога булёну, 2 шклянкі нарэzanай кубікамі бульбы, 1 шклянка муکі, 1 яйка, соль. У 0,75 шклянкі падсоленай вады, якая кіпіць, усыпаць, памешваючи, муку, 5 хвілін праварыць, даць астыць. Затым дадаць яйка, добра размяшаць. Цеста, якое павінна быць жоўтым і цягучым, раскачаць таўшчынёй 0,5 см, нарэзаць невялікімі кавалачкамі.

Нарэzanую кубікамі бульбу пакласці ў булён, варыць каля 20 хвілін, затым апусціць галушкі і варыць пры слабым кіпенні, пакуль яны не ўсплынуць.

### ПЫЦЬЕ

2 кг ялавічных ног, 2 цыбуліны, 1 морква, 2 яйкі, 2 ч. лыжкі цукру, 1 ч. лыжка цытрынавага соку, перац, лаўровы ліст, часнок, сухары з булкі, соль.

Ялавічныя ногі на 2 гадзіны пакласці ў халодную ваду, затым старанна выскрабіці, прамыць, пасячы, заліць халоднай вадой і варыць 7-8 гадзін. За 2 гадзіны перад заканчэннем варкі пакласці цыбулю, моркву, соль, лаўровы ліст, перац. Булён працадзіць, косці выдаліць, мякаць дробна парэзаць і пакласці ў булён, дадаць цукар, цытрынавы сок (можна замяніць цытрынавай кіслатой), даць закіпець і заправіць узбітymі яйкамі.

Прыгатаваныя з булкі сухары нацерці часнаком і падаць з гарачым пыцьем.

#### СУП БУЛЬБЯНЫ З СЕЛЯДЦОМ

1 кг бульбы, 1 селядзец (400 г), 1 морква, 2 цыбуліны, 2 ст. лыжкі смятаны, 1 ст. лыжка тлушчу.

Абсмажыць дробна парэзаныя цыбулю і моркву, пакласці ў кіпячую ваду, варыць 5 хвілін. Дадаць нарэзаную саломкай бульбу і нарэзанае скрылькамі філе селядца, варыць да гатоўнасці. Падаць суп са смятанай.

#### РАСОЛЬNIK Z RYBAI

500 г дробнай рачной рыбы або траскі, хека, 2 агуркі, 2-3 бульбіны, 2 ст. лыжкі ячных круп (буйных), 1 морква, 1 цыбуліна.

Асобна звараныя ячныя крупы заліць кіпенем, дадаць цыбулю, моркву, праз 10 хвілін - нарэзаную кубікамі бульбу, а таксама скрылькі салёнага агурка, ачышчанага ад скуркі. Праз 10-15 хвілін пакласці падрыхтаваную рыбу і варыць да гатоўнасці рыбы.

#### СУП МАЛОЧНЫ З ЛІСІЧКАМИ

1 л малака, 500 г лісічак, 3-4 бульбіны, 1 цыбуліна, 1 морква, 1 ч. лыжка сметанковага масла, соль.

Пачышчаныя і прамытыя грыбы дробна парэзаць, цыбулю пакрышыць, моркву змяльчыць на тарцы. Падрыхтаваныя грыбы, цыбулю і моркву заліць вадой і варыць на слабым агні на працягу 30 хвілін, затым дадаць нарэзаную брусочкамі бульбу, уліць малако, пасаліць і давесці да гатоўнасці.

#### СУП МАЛОЧНЫ З МОРКВЫ

1 л малака, 700 г морквы, 1 ст. лыжка муکі, 1 ч. лыжка сметанковага масла, соль, цукар. Аскрэбаную і памытую моркву нашаткаваць, заліць халоднай вадой і прыпусціць на слабым агні. Калі морква стане мяккай, уліць малако, дадаць соль, цукар, даць закіпець. Заправіць суп мукой, падсмажанай на масле, і варыць яшчэ 5 хвілін.

#### СУП МАЛОЧНЫ З ТВАРОЖНЫMI КЛЁЦКАМИ

1,5 л малака, 500 г тварагу, 100 г муکі, 1 яйка, 50 г сметанковага масла, соль.

З тварагу, муکі, яйка і солі замясіць мяккае цеста, скачаць яго каўбаскай і парэзаць на кавалачкі. Атрыманыя клёцкі апусціць у падсоленую ваду, якая кіпіць. Калі клёцкі ўсплынуць, выбраць іх.

Закіпяціць малако, пакласці ў яго масла, соль, гатовыя клёцкі і адразу падаваць на стол.

#### СУП МАЛОЧНЫ З ЯЙКАМИ

1,5 л малака, 4 яйкі, 1 ч. лыжка сметанковага масла, соль, цукар.

Яйкі ўзбіць. Уліваць іх у малако, якое кіпіць, праз друшляк, увесь час памешваючы.

Дадаць соль і цукар, падаць са сметанковым маслам.

#### СУП МАЛОЧНЫ З АГАРОДНІНАЙ

1 л малака, 200 г капусты, 1 морква, 200 г гарбуза, 1 шклянка зялёнаага гарошку, 2-3 бульбіны, 1 ч. лыжка сметанковага масла, соль.

Нашаткаваныя капусту і моркву, зялёны гарошак, парэзаныя скрылькамі гарбуз і бульбу заліць халоднай вадой і варыць да напаўгатоўнасці. Затым уліць гарачае малако, дадаць соль і працягваць варыць да поўнай гатоўнасці агародніны.

Пры падачы на стол у талеркі пакласці сметанковое масла.

## **БОРШЧ ЧЫРВОНЫ ХАЛОДНЫ**

700 г буракоў, 1 агурок, 2 яйкі, 50 г зялёной цыбулі, 4 ст. лыжкі смятаны, соль, цукар, цытрынавая кіслата.

Буракі абабраць, памыць, заліць халоднай вадой і варыць да мяккасці. Затым буракі змяльчыць на буйной тарцы або нашаткаваць, апусціць у адвар, закіпяціць, дадаць цытрынавую кіслату, соль, цукар, ахаладзіць.

Змяльчыць звараныя ўкротую яйкі, дробна нарэзаць зялённую цыбулю, ачышчаны агурок нарэзаць кубікамі. Усё пакласці ў чырвоны боршч, дадаць смятану, перамяшаць.

## **БОРШЧ ХАЛОДНЫ САЛОДКІ**

400 г буракоў, 400 г бульбы, 120 г сухафруктаў, 2 яйкі, 50 г зялёной цыбулі, 700 г смятаны, цукар, воцат, соль.

Прамытыя сухафрукты заліць халоднай вадой, дадаць цукар і зварыць. Буракі абабраць, нашаткаваць, заліць гарачай вадой, дадаць соль і воцат, зварыць да мяккасці. Змяшаць буракі з сухафруктамі (разам з адварам), пакласці нарэзаную кубікамі бульбу, варыць калі 20 хвілін, ахаладзіць.

Пры падачы на стол у кожную талерку пакласці пасечаныя крутыя яйкі, дробна нарэзаную зялённую цыбулю і смятану.

## **СТРАВЫ З РЫБЫ**

### **СЕЛЯДЦЕЦ СЕЧАНЫ**

2 селядцы, 1 цыбуліна, 1 яблык, 2 яйкі, 2 луостачкі белага хлеба, 2 ст. лыжкі алею, 1 ч. лыжка цукру, воцат.

Селядцы вымачыць, выдаліць косткі. Луостачкі белага хлеба без скарынкі замачыць у вадзе з воцатам. Яйкі зварыць ўкротую. Філе селядца пасячы разам з яйкамі, дадаць дробна парэзаныя цыбулю і яблык (без скуркі і асяродка), адціснуты хлеб, цукар, алей. Усё разам дробна пасячы (можна прапусціць праз мясарубку), перамяшаць.

### **ФАРШМАК З СЕЛЯДЦА**

2 селядцы, 2 цыбуліны, 1 яблык, 2 ст. лыжкі сметанковага масла, 4 луостачкі белага хлеба, 1 ст. лыжка смятаны, 2 ст. лыжкі сухароў.

З вымачаных селядцоў выдаліць косткі. Цыбулю, нарэзаную кольцамі, падрумяніць на масле. Філе селядцоў пасячы (не вельмі дробна), дадаць замочаны ў вадзе і адціснуты белы хлеб, нарэзаны дробнымі кубікамі ачышчаны яблык, смятану, абсмажаную цыбулю, перамяшаць.

Атрыманую масу выкласці на змазаную маслам патэльню, пасыпаць паніровачнымі сухарамі, апрыскаць растопленым маслам і запячы ў духоўцы.

### **СКУМБРЫЯ СВЕЖАПАСОЛЕНАЯ**

1 кг філе скумбрый, 50 г солі, 0,5 шклянкі алею, 1 ч. лыжка цукру, 1 галоўка часнaku, 3-4 лаўровыя лісты, 10 гарошын духмянага перцу.

Філе скумбрый размарозіць, зняць з пласцінак скурку (калі ёсць), умерана пасаліць, скласці ў посуд і паставіць на суткі ў халоднае месца. Парэзаць філе на кавалкі, пакласці іх радамі ў слоік, перасыпаючы кожны рад сумессю з солі, змельчанага часнaku, тоўчанага духмянага перцу, пакрышанага лаўровага ліста і цукру.

Праз 3 дні ўліць у слоік алей. Праз дзень-другі рыба гатова.

### **САЛАКА КІСЛА-САЛОДКАЯ**

1 кг свежай салакі, 2 морквы, 2 цыбуліны, перац, воцат, цукар, лаўровы ліст, соль.

Салаку пачысціць, выпатрашиць, прамыць, адварыць у невялікай колькасці падсоленай вады разам з морквам і цыбуляй, парэзанымі кружкамі. Гатовую рыбу асцярожна выняць, выкласці на блюда. У ваду дадаць воцат, цукар, перац, лаўровы ліст, закіпяціць, астудзіць. Атрыманым марынадам заліць салаку, паставіць на некалькі гадзін у халоднае месца.

Самая папулярная і распаўсюджаная страва жыдоўскай кухні - гефілтэ фіш (фаршыраваная рыба). Яе падаюць і на закуску, і як асноўную страву. Існуе шмат рэцэптаў прыгатавання фаршыраванай рыбы, якія можна падзяліць на трох групы:

1. З рыбы зняць скуру цалкам, з мякаці прыгатаваць фарш і запоўніць ім скуру, надаўшы рыбе першапачатковы выгляд.
2. Разрэзаць рыбу на кавалкі, з кожнага выняць мякаць, якая знаходзіцца паміж хрыбтом і скурай. Зрабіць з яе фарш і запоўніць ім кавалкі рыбы.
3. Усю мякаць рыбы выкарыстаць для прыгатавання фаршу, сфармаваць з яго шарыкі або катлеткі.

Прыгатаваную рыбу можна тушыць, запякаць, варыць у булёне.

Фаршыраваную рыбу гатуюць па-свойму не толькі ў розных мясцінах, але і ў розных сем'ях. У многіх гаспадын ёсць свае маленкія сакрэты, якія надаўшы любімай жыдоўскай страве непаўторны смак.

### РЫБА, ФАРШЫРАВАННАЯ ЦАЛКАМ

1 кг карпа (2 рыбіны), 3 цыбуліны, 3 морквы, 2 яйкі, 40 г булкі, соль, перац, цукар. Рыбу пачысціць, выпатрашыць, адрезаць галаву, асцярожна зняць скуру. Мякаць аддзяліць ад костак і прапусціць праз мясарубку разам з замочанай у вадзе і адціснутай булкай, цыбуляй. Дадаць яйкі, соль, цукар, перац і, паступова ўліваючы ваду (0,3 шклянкі), вымесіць фарш. Атрыманым фаршам запоўніць скуру, надаўшы ёй форму рыбы. На дно сатэйніка пакласці частку морквы, нарэзанай кружкамі, шалупіння цыбулі, зверху - падрыхтаваную рыбу і галовы, абкласці рэштай морквы і шалупіння цыбулі, пасыпаць соллю і перцам, заліць вадой (каб яна пакрыла рыбу), давесці да кіпення і, зрабіўшы маленкі агенъчык, тушыць каля 2 гадзін.

Готовую рыбу выкладзіць на блюда, даць астыць. Падаць на стол разам з белай булкай, якую мачаюць у соўс, што ўтварыўся пры тушэнні рыбы.

### РЫБА, ФАРШЫРАВАННАЯ КАВАЛКАМИ

2 кг рыбы (шчупак, карп, траска і інш.), 4-5 цыбулін, 1 бурак, 2 морквы, 70 г белай булкі, 2 яйкі, цукар, соль, перац. Ачышчаную ад лускі рыбу парэзаць на вялікія кавалкі. З кожнага выняць вантробы, вострым нажом выразаць мякаць, прапусціць яе праз мясарубку разам з замочанай у вадзе або малацэ булкай, цыбуляй (адну цыбуліну пакінуць). Дадаць яйкі, соль, перац, цукар, перамяшаць, нават узбіць. Гэтым фаршам запоўніць кавалкі рыбы.

На дно рондаля пакласці нарэзаныя кружкамі бурак, моркву, цыбулю, зверху - падрыхтаваныя кавалкі рыбы, пасыпаць соллю, перцам, уліць халодную ваду, каб яна толькі пакрывала рыбу, давесці да кіпення і варыць на слабым агні 2,5-3 гадзіны. Можна адзін-два разы даліць невялікую колькасць халоднай вады, каб паслабіць кіпенне і не даць рыбе разварыцца, але не пазней, чым за гадзіну да канца варкі.

Готовую рыбу асцярожна выкладзіць на плоскае блюда, заліць працэдженым соўсам, упрыгожыць кружкамі морквы, ахаладзіць.

### РЫБА, ФАРШЫРАВАННАЯ СА СМАЖАНАЙ ЦЫБУЛЯЙ

2 кг рыбы, 4-5 цыбулін, 1 бурак, 2 морквы, 200 г булкі, 2 яйкі, 3 зубкі часнаку, 0,5 шклянкі алею, соль, перац.

Цыбулю дробна парэзаць (адну цыбуліну пакінуць), абсмажыць на алеі да залацістага колеру ў тым рондалі, дзе будзе гатавацца рыба.

Падрыхтаваную рыбу нарэзаць вялікімі кавалкамі, выдаліць вантробы, выразаць мякаць. Пропусціць яе праз мясарубку разам з замочанай у вадзе булкай, часнаком і сырой цыбулінай. Дадаць смажаную цыбулю (пакінуць у рондалі 2 ст. лыжкі), яйкі, соль, перац, добра вымесіць. Атрыманым фаршам запоўніць кавалкі рыбы.

У рондаль на смажаную цыбулю пакласці нарэзаныя кружкамі бурак і моркву, зверху - кавалкі рыбы, пасыпаць соллю, перцам, заліць халоднай вадой, каб яна толькі пакрыла рыбу, і варыць на сярэднім агні 2-2,5 гадзіны.

Готовую рыбу выкладзіць на талеркі, упрыгожыць кружкамі морквы, ахаладзіць. Падаць з бульбай, якую зварыць у соўсе, што застаўся ад рыбы.

## РЫБА ФАРШЫРАВАННАЯ Ў МАЛАЦЭ

1 кг рыбы, 1 л малака, 3 цыбуліны, 50 г булкі, 1 яйка, соль, цукар.

З падрыхтаваных кавалкаў рыбы выразаць мякаць, прапусціць яе праз мясарубку разам з цыбуляй (адну пакінуць), замочанай у вадзе булкай, дадаць яйка, соль, цукар, старанна перамяшаць. Фаршам запоўніць кавалкі рыбы.

На дно рондаля пакласці нарэзаныя кавалкамі моркву і цыбулю, на іх - кавалкі рыбы, пасыпаць соллю, уліць вады, каб яна не пакрываала рыбу. Пасля таго як рыба закіпіць, варыць яе 7-10 хвілін, дадаць малако, пажадана 6% -нае (або змяшаць малако з 5-6 лыжкамі вяршкоў). Варыць рыбу на невялікім агні без накрыўкі да гатоўнасці.

Фаршыраваную рыбу выкласці на блюда, заліць працэджаным соўсам, у якім яна гатавалася, ахаладзіць. Падаць з салёнымі або свежымі агуркамі.

## ГАЛКІ РЫБНЫЯ ЗАПЕЧАНЫЯ

1 кг філе шчупака або іншай рыбы, 3 цыбуліны, 2 яйкі, 1 салодкі перац, 50 г белага хлеба, 0,75 шклянкі таматнага соўсу, 2 ст. лыжкі алею, соль, перац.

Філе рыбы разам з 2 цыбулінамі і замочанай у вадзе булкай прапусціць праз мясарубку, дадаць яйкі, соль, перац, добра перамяшаць. З атрыманага фаршу сфармаваць галкі.

На дно сатэйніка пакрышыць цыбулю, пакласці нарэзаны квадрацікамі салодкі перац (не ававязкова), уліць таматны соўс, алей, 0,5 шклянкі вады, дадаць соль, перац, зверху накласці рыбныя галкі. Запякаць у духоўцы на працягу 45 хвілін, перыядычна паліваючы галкі соўсам.

## ГАЛКІ РЫБНЫЯ ВАРАНЫЯ

1,5 кг рыбы (шчупак, карп і інш.), 4 цыбуліны, 2 морквы, 3 яйкі, 0,5 шклянкі белых хлебных крошак або муکі з мацы, соль, перац.

Рыбу ачысціць, выпатрашиць, памыць, зrezаць мякаць (са скурай), прапусціць яе праз мясарубку разам з 2 цыбулінамі. Дадаць яйкі, хлебныя крошкі, муку з мацы, соль, перац, уліць трошкі вады і добра вымешаць.

З лускі (змешчанай у марлевы мяшэчак), костак, галоў (без вачэй і жабраў), цыбулі і морквы зварыць булён, пасаліць яго і паперчыць. З рыбнага фаршу сфармаваць круглыя або авальныя катлеты, апусціць іх у булён, які кіпіць (апускаць порцыямі толькі пасля таго, як вада зноў закіпіць), варыць на невялікім агні каля 1,5 гадзіны.

## РЫБА ЗАЛІЎНАЯ

1 кг рыбы (карп, шчупак, акунь, траска і інш.), 1 морква, 1 корань пятрушки, соль, перац гарошкам.

Рыбу ачысціць ад лускі, выпатрашиць, выдаліць жабры, вочы, адрэзаць галовы і хвасты. Рыбу прамыць, нарэзаць кавалкамі.

На дно рондаля пакласці нарэзаныя кружкамі цыбулю, моркву, пятрушку, на іх - галовы і хвасты, а таксама мяшэчак са старанна прамытай лускай. Уліць 2 шклянкі вады і варыць 20 хвілін. Затым пакласці кавалкі рыбы, даліць вады, дадаць соль, перац і варыць каля гадзіны без накрыўкі.

Готовую рыбу асцярожна выняць, перакласці ў глыбоке блюда, заліць працэджаным соўсам, ахаладзіць. Пры правільнай варцы соўс добра застывае.

## РЫБА, ЗАПЕЧАННАЯ Ў ТАМАТНЫМ СОЎСЕ

1 кг рыбы, 2 цыбуліны, 0,5 шклянкі тамату-пюэрэ, 0,5 шклянкі алею, 1 ч. лыжка змелчанага часнaku, сок 1 цытрыны, зелень пятрушки, перац, соль.

Цыбулю дробна парэзаць, абсмажыць на алеі. Тамат-пюэрэ развесці вадой, дадаць змелчаную зелень пятрушки, часнок. Форму для запякання або патэльню змазаць алеем, пакласці рыбу цалкам, пасыпаць яе соллю і перцам, заліць таматам, дадаць шклянку вады, змешаную з цытрынавым сокам (можна замяніць цытрынавай кіслатай), паставіць у гарачую духоўку на 30 хвілін. Затым зняць накрыўку, зменшыць агонь і запякаць рыбу яшчэ 20 хвілін.

## **РЫБА, ВАРАНАЯ З АГАРОДНІАЙ**

1 кг рыбы, 1 цыбуліна, 1 морква, 1 корань пятрушкі, 3-4 бульбіны, 200 г цвятной капусты, 1 ст. лыжка сметанковага масла, перац, лаўровы ліст, соль.

Падрыхтаваную рыбу нарэзаць кавалкамі, пакласці ў рондаль разам з нарэзанымі скрылькамі бульбай, морквой, цыбуляй, пятрушкай. Дадаць разабраную на суквецці цвятную капусту, соль, лаўровы ліст, перац гарошкам, уліць 1 л вады і варыць пад накрыўкай на невялікім агні каля гадзіны.

Рыбу падаць разам з агародніай, паліўшы растопленым маслам.

## **ЛІНЬ, ВАРАНЫ Ў МАЛАЦЭ**

1 кг лінія, 0,8 л малака, 1 цыбуліна, 1 морква, 50 г сметанковага масла, соль.

Рыбу ачысціць ад лускі, выпатрашиць, прамыць, нарэзаць кавалкамі. На дно рондаля пакласці нарэзаныя кружкамі моркву і цыбулю, зверху - кавалкі рыбы, пасаліць, уліць малако, дадаць шклянку вады і варыць на слабым агні каля гадзіны.

Зняць рыбу з агню, пакласці масла і адразу ж падаць на стол. Кавалкі рыбы паліць малочнай падліўкай.

## **КАРП, ТУШАНЫ Ў СМЯТАНЕ**

1 кг рыбы, 0,5-0,75 шклянкі смятаны, 1 морква, 1 цыбуліна, 1 корань пятрушкі, 50 г сметанковага масла, соль.

На дно рондаля пакласці кружкі морквы, цыбулі, пятрушкі, на іх - падрыхтаваныя кавалкі рыбы, пасаліць, уліць шклянку вады, варыць каля 10 хвілін. Затым пакласці масла, смятану і тушыць на слабым агні яшчэ гадзіну. Сачыць за тым, каб рыба не падгарэла.

## **ЧОЎНТ З РЫБЫ**

600 г рыбы, 2 цыбуліны, 2 морквы, 1 бурак, 3 ст лыжкі алею, соль, духмяны перац.

Ачышчаны бурак і моркву дробна парэзаць. Частку агародніны пакласці на дно сатэйніка, на яе - падрыхтаваную рыбу (калі яна вялікая - кавалкамі, калі маленькая - цалкам). Зверху накрыць рыбу слоем морквы і бурака, дадаць соль, перац, абсмажаную на алеі цыбулю. Уліць вады, каб яна толькі пакрываала прадукты, накрыць і паставіць у духоўку на 2-2,5 гадзіны.

## **РЫБА, ТУШАНАЯ БЕЗ ВАДЫ**

1 кг свежай салакі, 300 г сметанковага масла, соль.

Салаку выпатрашиць, адрэзаць галовы, прамыць, пасаліць, пакласці слаямі ў гліняны гаршчок. Паміж слаямі - масла. Гаршчок накрыць і паставіць у негарачую духоўку на 10-12 гадзін. За гэты час рыба ўтушваецца ў масле і сваім соку да поўнага размякчэння костак.

## **РЫБА, ЗАПЕЧАНАЯ Ў ПАПЕРЫ**

1 кг рыбы, 100 г сметанковага масла, 50 г алею, 0,5 шклянкі смятаны або маянэзу, соль, перац.

Рыбу ачысціць ад лускі, выпатрашиць, прамыць, абсушиць. Сумесю з солі, перцу, алею і масла змазаць рыбіны з абодвух бакоў, частку сумесі можна пакласці ўнутр. Загарнуць кожную рыбіну ў белую паперу, змазаную маслам, пакласці на бляху і запякаць у духоўцы 25-30 хвілін - пакуль папера не падымецца.

Готовую рыбу асцярожна выняць, парэзаць на кавалкі, змазаць смятанай або маянэзам і падаць на стол.

## **СЕЛЯДЗЕЦ СМАЖАНЫ**

1 кг селядца, 3-4 цыбуліны, 1 шклянка смятаны, алей для смажання.

Селядцы ачысціць ад лускі, калі яна ёсць, вымыць, выпатрашиць (вельмі салёныя селядцы трэба вымачыць у вадзе або малаке), адрэзаць галовы і хвасты, выдаліць вялікія косткі і хрыбет.

Філе селядца парэзаць буйнымі кавалкамі, укачаць іх у муку і абсмажыць на патэльні з разагрэтым алеем. Асобна падсмажыць нарэзаную кольцамі цыбулю, змяшаць з селядцом, дадаць смятану і патушыць на слабым агні (каля 15 хвілін).  
Смажаны селядзец падаць з варанай бульбай.

### СЕЛЯДЗЕЦ З АГАРОДНІНАЙ

500 г селядца, 3-4 бульбіны, 1 морква, 1 бурак, 2 кіслыя яблыкі, 1-2 цыбуліны, 250 г маянэзу або сумесі алею і смятаны.

Бурак, бульбу, моркву зварыць, абабраць, змяльчиць на буйной тарцы. Гэтак жа змяльчиць яблыкі. Дробна парэзаць цыбулю. З вымачанага селядца аддзяліць філе, парэзаць яго маленькімі кавалкамі.

У глыбоке блюда пакласці слой бульбы, на яе кавалкі селядца, затым слой яблыкаў, буракоў, цыбулі, зноў слой селядца, далей - морква, яблыкі, буракі, апошні слой - бульба. Усё гэта заліць маянэзам або сумессю алею і смятаны.

### КАТЛЕТЫ З СЕЛЯДЦА З ТВАРАГОМ

1 кг селядца, 250 г тварагу, 1 цыбуліна, 1-2 яйкі, 3-5 зубкоў часнаку, 2 ст. лыжкі муکі, перац, алей для смажання.

Селядзец вымачыць у вадзе або малацэ, аддзяліць мякаць ад костак, прапусціць праз мясарубку разам з цыбуляй і часнаком. У фарш дадаць працёрты творог (яго таксама можна прапусціць праз мясарубку), трошкі перцу, яйкі, старанна перамяшаць.

Сфармаваць катлеты, укачаць іх у муку і абсмажыць на алеі. Падаць з варанай бульбай або бульбяным пюре.

### СЕЛЯДЗЕЦ, ЗАПЕЧАНЫ СА СМАЖАНАЙ БУЛЬБАЙ

300 г селядца, 500 г бульбы, 2 цыбуліны, 2 яйкі, 0,3 шклянкі малака, 0,75 шклянкі смятаны, алей для смажання.

Філе вымачанага селядца нарэзаць тонкімі палоскамі. Бульбу нарэзаць саломкай і падсмажыць (не саліць). Злёгку абсмажыць пакрышаную цыбулю. Змяшаць бульбу, цыбулю і селядзец, выкласці ў змазаны алеем сатэйнік, заліць сумессю яек і малака. Выпякаць у духоўцы 20-25 хвілін. Падаць са смятанай.

### АМЛЕТ З СЕЛЯДЦОМ

4 яйкі, 100 г селядца, 1 цыбуліна, 0,75 шклянкі малака, 1 ст. лыжка сметанковага масла, 2 зубкі часнаку.

Яйкі ўзбіць з малаком. Філе селядца прапусціць праз мясарубку, нашаткаваную цыбулю злёгку абсмажыць на масле. Падрыхтаваныя яйкі, селядзец і цыбулю перамяшаць і выліць на змазаную маслам патэльню. Запячы ў духоўцы.

### СТРАВЫ З МЯСА І СВОЙСКАЙ ПТУШКІ

#### ЯЛАВІЧЫНА, ТУШАНАЯ З ЧАРНАСЛІВАМ

800 г мяса, 80 г шмальцу, 1 морква, 1 цыбуліна, 100 г чарнасліву, соль, цукар, духмяны перац.

Ялавічыну абмыць, выдаліць плеўкі, парэзаць вялікімі кавалкамі, пакласці ў жароўню, дадаць нашаткаваную цыбулю, дробна парэзаную моркву, прамыты чарнасліў, соль, перац, трошкі цукру (не абавязкова), тлушч, уліць невялікую колькасць вады, давесці да кіпення, зменьшиць агонь і тушыць да гатоўнасці мяса.

#### МЯСА КІСЛА-САЛОДКАЕ

1 кг ялавічыны, 2 цыбуліны, 2 ст. лыжкі шмальцу, 1 пернік, 2 ст. лыжкі сухароў, 1 ст. лыжка цукру, перац, цытрынавая кіслата, лаўровы ліст, соль.

Мяса абмыць, выдаліць косткі і плеўкі. Нарэзанае кавалкамі і пасоленае мяса абсмажыць на шмальцу да румянай скарынкі, пакласці ў таўстасценны рондаль, дадаць нашаткаваную цыбулю, перац, заліць вадой і тушыць каля гадзіны. Затым пакласці

змельчаны пернік, сухары, цытрынавую кіслату, цукар, лаўровы ліст і тушыць яшчэ 15-20 хвілін.

### БАРАНІНА, ТУШАНАЯ З ЧАСНАКОМ

1 кг мяса, 1 кг морквы, 2 цыбуліны, 1 галоўка часнaku, 80 г сырога курынага тлушчу, лаўровы ліст, соль.

Падрыхтаваную бараніну нарэзаць невялікімі кавалкамі (разам з косткамі), пакласці ў жароўню з надранай на буйной тарцы морквой і нарэзанай цыбуляй. Дадаць курыны тлушч, уліць вады або курынага булёну і тушыць да мяккасці мяса. У канцы тушэння пакласці лаўровы ліст і змельчаны часнок.

Падаць з рассыпістым рысам.

### ГРУАЗІНКА, ТУШАНАЯ З БАБАМІ

1 кг ялавічнай або барановай грудзінкі, 700 г бабоў, 100 г тлушчу, 2 морквы, 3 цыбуліны, перац, часнок, соль.

Бабы замачыць на 6-8 гадзін. Грудзінку абмыць, разрэзаць на кавалкі, патушыць на невялікім агні разам з цыбуляй, нарэзанай саломкай морквой і невялікай колькасцю вады. Затым пакласці бабы, тлушч, змельчаны часнок, соль, молаты перац, даліць вады (або булёну) і тушыць да гатоўнасці мяса і бабоў.

### РУЛЕЦІКІ З ЦЫБУЛЯЙ

500 г ялавічыны (мякаць), 2 цыбуліны, 150 г булкі, 100 г тлушчу, 50 г сырога курынага тлушчу, соль, перац.

Цыбулю нашаткаваць, злёгку абсмажыць. Мяса нарэзаць упоперак валокнаў, адбіць. На пласцінку мяса пакласці цыбулю, кавалачак булкі і трошкі курынага тлушчу, загарнуць рулецікам, абвязаць ніткай. Складці рулецікі ў жароўню, уліць вады або булёну, дадаць соль, перац і тушыць да гатоўнасці.

Пры падачы на стол выдаліць ніткі, паліць рулецікі сокам, у якім яны тушыліся.

### ТЭФТЭЛІ КІСЛА-САЛОДКІЯ

500 г ялавічнага фаршу, 1 цыбуліна, 2 ст. лыжкі крухмалу, 2 ст. лыжкі топленага масла, 1 яйка, 2 ст. лыжкі разынак, 1 цытрына, перац, цукар, імбір, соль.

Змяшаць фарш з пасечанай цыбуляй, яйкам, соллю і перцам, скучаць невялікія шарыкі, абсыпаць іх крухмалам і абсмажыць на глыбокай патэльні ў растопленым масле. Пакласці нарэзаную тонкімі скрылькамі цытрыну (можна замяніць разведзенай у вадзе цытрынавай кіслатой), прамытыя разынакі, цукар, калі трэба, соль, заліць вадой або булёнам і тушыць пад накрыўкай на невялікім агні каля 35 хвілін. Затым пакласці імбір і тушыць яшчэ 10 хвілін.

### ПАШТЭТ З ПЕЧАНІ

500 г ялавічнай печані, 2 цыбуліны, 2 лустачкі булкі, 4 ст. лыжкі шмальцу, 2 яйкі, соль, перац.

Печань прамыць, выдаліць плеўку, нарэзаць невялікімі кавалкамі і абсмажыць. Печань можна і адварыць - на працягу 6-7 хвілін пры памешванні. Цыбулю дробна парэзаць, падсмажыць да залацістага колеру.

Печань разам з замочанай у вадзе і адціснутай булкай прапусціць праз мясарубку, дадаць цыбулю, соль, перац, растоплены шмальец, усё старанна перамяшаць. Выкладці паштэт на талерку, зверху пасыпаць дробна пасечанымі крутымі яйкамі.

### ВЫМЯ, ТУШАНАЕ З БУЛЬБАЙ

700 г вымя, 10 бульбін, 2 цыбуліны, 1 галоўка часнaku, соль, духмяны перац, лаўровы ліст. Вымя прамыць, адціснуць, зноў прамыць. Разрэзаць на невялікія палоскі, падсмажыць іх на сярэднім агні (тлушч класці не трэба: вымя само па сабе вельмі тлустае). Дадаць нарэзаныя вялікімі кавалкамі цыбулю і бульбу, пасаліць, паперчыць, уліць вады або булёну і тушыць да гатоўнасці. У канцы тушэння пакласці лаўровы ліст і змельчаны часнок.

## **СМАЖАНІНА З ЛІВЕРУ**

300 г печані, 200 г лёгкіх, 300 г сэрца, 1 морква, 1 цыбуліна, 80 г шмальцу, соль, перац, часнок.

Лёгкія адварыць, але не да гатоўнасці, нарэзаць маленькім кавалачкамі. Гэтак жа нарэзаць печань, абсмажыць яе разам з лёгкімі. Асобна зварыць або патушыць сэрца, дробна нарэзаць. Абсмажыць нашаткованую цыбулю.

Змяшаць падрыхтаваныя прадукты, дадаць змельчаную на буйной тарцы моркву, соль, перац, дробна парэзаны часнок, уліць ваду або булён і тушыць на невялікім агні да гатоўнасці.

Падаць з варанай бульбай або локшынай.

## **КІШКІ ФАРШЫРАВАНЫЯ**

700 г кішак (цялячых або барановых), 5 цыбулін, 2 морквы, 2 ст. лыжкі шмальцу і 80 г сырога курынага тлушчу, 1,25 шклянкі муکі, соль, перац.

Старанна прамытыя кішкі нарэзаць кавалкамі даўжынёй 25-30 см, адзін канец кожнага кавалка перавязаць моцнай ніткай.

Муку працерці з пасечаным сырым тлушчам, дадаць 3 нашаткованыя цыбуліны, соль, перац, перамяшаць. Атрыманым фаршам начыніць кішкі, завязаць канцы, пракалоць у некалькіх месцах відэльцам. Дробна парэзаныя цыбулю і моркву абсмажыць на шмальцы, наверх пакласці фаршыраваныя кішкі, дадаць соль, перац, уліць вады, каб яна толькі пакрыла прадукты, і тушыць на сярэднім агні 1-1,5 гадзіны.

Гатовыя кішкі разрэзаць на кавалкі, паліць падлівай, што ўтварылася пры тушэнні.

## **СЕЛЯЗЁНКА, ФАРШЫРАВАННАЯ МУКОЙ**

400 г селязёнкі, 1,25 шклянкі муکі, 2 цыбуліны, 1 морква, 80 г шмальцу са скваркамі, 1-2 яйкі, 1 галоўка часнаку, соль, перац.

Прамытую селязёнку разрэзаць удоўж, але не да канца (павінна атрымацца «кішэння»).

Муку змяшаць з паловай дробна нарэзанай цыбулі, змельчаным часнаком, скваркамі, дадаць соль, перац, яйка, шмалец, перамяшаць.

Атрыманым фаршам запоўніць селязёнку (не шчыльна), зашыць разрэз. У жароўню, добра змазаную тлушчам, пакласці кружкі морквы, цыбулі, зверху - начыненую селязёнку, дадаць соль, перац, уліць вады і тушыць на невялікім агні каля гадзіны.

Пры падачы на стол выдаліць ніткі, нарэзаць селязёнку кавалкамі, падаць да булёну або як другую сістру.

## **КУРЫЦА ТУШАННАЯ**

1 курыца, 1 морква, 2 цыбуліны, 100 г шмальцу, 1 галоўка часнаку, духмяны перац, лаўровы ліст, соль.

Аскубаную, аблапленую і выпатрашаную курыцу вымыць, адрэзаць лапкі, галаву, шыю.

Затым разрэзаць на кавалкі, абсмажыць на патэльні, скласці ў сатэйнік, дадаць нашаткованую цыбулю, нарэзаную кружкамі моркву, змельчаны часнок, рэшту шмальцу, соль, перац, лаўровы ліст, уліць вады або булёну і тушыць на невялікім агні да гатоўнасці.

## **КУРАНЯТЫ СМАЖАННЫЯ**

2 кураняты, 2 яйкі, 0,5 шклянкі сухароў, 1 галоўка часнаку, 100 г тлушчу, соль, перац.

У падрыхтаваных куранятах адрэзаць галовы, лапкі, шыйкі. Разрэзаць удоўж пазваночніка, адбіць, запаніраваць у яйках, змешаных з сухарамі, змельчаным часнаком, перцам і соллю.

Падсмажыць з абеддвух бакоў у добра разагрэтым тлушчы.

Падаць з сочывам з брусніц або з мочанымі брусніцамі.

## **КУРЫЦА ФАРШЫРАВАННАЯ**

1 курыца (1-1,2 кг), 2-3 лустачкі булкі, 2 яйкі, 2 зубкі часнаку, 1 ст. лыжка сырога курынага тлушчу, соль, перац.

Акуратна зняць з курыцы скуру, аддзяліць мяса ад костак, прапусціць яго праз мясарубку, дадаць дробна нарэзаны курыны тлушч, тоўчаны часнок, яйкі, соль, перац, старанна

перамяшаць. Перакласці фарш на скuru курыцы, пасярэдзіне змясціць нарэзаныя кружкамі вараныя яйкі, скuru сцягнуць і зашыць.

Загарнуць курыцу ў сурвэтку, канцы яе завязаць, заліць гарачай падсоленай вадой і варыць на невялікім агні да гатоўнасці. Гатовую курыцу, астудзіць пад лёгкім прэсам. Нарэзаць кавалкамі, падаць з курыным булёнам.

#### КУРЫЦА, ФАРШЫРАВАННАЯ РЫСАМ

1 курыца (1-1,2 кг), 150 г рысу, 1 цыбуліна, 1 ч. лыжка шмальцу, 1 галоўка часнаку, 50 г сырога курынага тлушчу, 1 яблык, соль, перац.

Звараны да напаўгатоўнасці рыс змяшаць са смажанай цыбуляй, змельчаным часнаком, кавалачкамі яблыка, сырога курынага тлушчу, соллю і перцам. Гэтым фаршам запоўніць падрыхтаваную курыцу, зашыць разрэз. Пакласці курыцу ў сатэйнік, уліць вады або булёну і тушыць на слабым агні, час ад часу паліваючы булёнам.

#### КАЧКА, ФАРШЫРАВАННАЯ МЯСАМ

1 качка (1,5 кг), 500 г ялавічыны або цяляціны, 1-2 цыбуліны, 1 яйка, 1 морква, 50 г шмальцу, 2-3 зубкі часнаку, соль, перац, лаўровы ліст.

Мяса прапусціць праз мясарубку, дадаць змельчаныя часнок і цыбулю, яйка, соль, перац, перамяшаць. Атрыманай масай нафаршыраваць падрыхтаваную качку, зашыць разрэз.

У змазаную тлушчам жароўню пакласці нарэзаную кружкамі моркву, духмяны перац, лаўровы ліст, зверху - нафаршыраваную качку, дадаць соль, рэшту шмальцу, уліць вады або булёну і тушыць пад накрыўкай на сярэднім агні да гатоўнасці качкі.

Выдаліць ніткі, разрэзаць на кавалкі і падаць з бульбяным пюре.

#### КУРЫЦА, ФАРШЫРАВАННАЯ БУЛЬБАЙ

1 курыца (1-1,2 кг), 4-5 бульбін, 2 ст. лыжкі шмальцу, 1 цыбуліна, 2-3 зубкі часнаку, соль, перац.

Бульбу абабраць, зварыць, патаўчы, дадаць пакрышаную цыбулю, абсмажаную на шмальцы, соль, перац, перамяшаць. Гэтай сумесцю нафаршыраваць падрыхтаваную курыцу, зашыць разрэз.

Курыцу нацерці часнаком, соллю і перцам, пакласці ў жароўню з растопленым шмальцам і смажыць у духоўцы, паліваючы сокам.

Пры падачы на стол разрэзаць на кавалкі.

#### КАЧКА, ФАРШЫРАВАННАЯ ЛОКШЫНАЙ І ГРЫБАМИ

1 качка (1,5 кг), 250 г свежых грыбоў, 1,5 шклянкі варанай локшыны, 2 ст. лыжкі шмальцу, 1 яйка, 2-3 зубкі часнаку, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжка зелені пятрушкі, чорны і чырвоны перац, соль.

Абпаленую, выпатрашаную і абытую качку нацерці зверху і знутры соллю, чырвоным і чорным перцам, часнаком.

Дробна парэзаныя свежыя грыбы і цыбулю абсмажыць на шмальцы, дадаць прапушчаныя праз мясарубку курынныя вантробы, смажыць разам 5 хвілін. Зняць з агню, дадаць вараную локшыну, пятрушку, яйка, соль, перац, перамяшаць.

Атрыманай масай нафаршыраваць качку, зашыць разрэз, пакласці ў гусятніцу з растопленым шмальцам і смажыць у духоўцы 2-2,5 гадзіны. У час смажання качку некалькі разоў перавярнуць.

Гэтак жа можна нафаршыраваць гусь. Свежыя грыбы можна замяніць сушанымі.

#### ШЫЙКА, ФАРШЫРАВАННАЯ МУКОЙ

1 гусіная шыйка (або 2-3 курынныя). 1,5 шклянкі муکі, 2 зубкі часнаку, 0,5 шклянкі шмальцу са скваркамі, 1-2 цыбуліны, соль, перац.

Асцярожна зняць скuru з шыйкі птушкі, прамыць яе.

У прасеянную муку дадаць растоплены шмалец са скваркамі (можна сырый птушыны тлушч, нарэзаны маленькімі кавалачкамі), дробна парэзаную цыбулю, змельчаны часнок, соль, перац. Усё перамяшаць, начыніць шыйку такім чынам, каб заставалася свабоднае месца.

Шыйку адварыць у булёне або патушыць у цымесе (гл. «Стравы з агародніны і мукі»).

## СТРАВЫ З АГАРОДНІНЫ І МУКІ

### КУГЛ (ЗАПЯКАНКА) З БУЛЬБЫ

1 кг бульбы, 1 цыбуліна, 2 морквы, 2 яйкі, 0,3 шклянкі муکі з мацы (пшанічной муکі), 3 ст. лыжкі тлушчу, соль, перац.

Абабраную бульбу і аскрэбаную моркву надраць на дробнай тарцы або прапусціць праз мясарубку, дадаць муку, пасечаную цыбулю, соль, перац, перамяшаць. Добра змазаць тлушчам форму або глыбокую патэльню, выкласці ў яе сумесь і запякаць у духоўцы, пакуль не падрумяніцца (гадзіну або больш).

Кугл можна прыгатаваць і з варанай бульбы, якую трэба патаўчы ці прапусціць праз мясарубку.

### БУЛЬБА, ТУШАННАЯ З ЛІСІЧКАМІ

600 г бульбы, 500 г лісічак, 1 цыбуліна, 100 г сметанковага масла, соль.

Перабраныя і прамытыя грыбы адварыць у падсоленай вадзе, затым дробна парэзаць, дадаць нашаткаваную цыбулю, нарэзаную невялікім скрылькамі бульбу, уліць ваду, у якой гатаваліся грыбы, і тушыць на невялікім агні каля гадзіны. У канцы тушэння дадаць масла.

### АЛАДКІ БУЛЬБЯНЫЯ

1 кг бульбы, 1 яйка, алей для смажання, соль.

Бульбу абабраць, памыць, надраць на дробнай тарцы, дадаць соль, яйка, перамяшаць. На патэльню з добра разагрэтым алеем лыжкай выкладваць бульбянную масу. Абсмажваць аладкі з абодвух бакоў.

Выпечаныя аладкі перакласці ў жароўню і паставіць на 15-20 хвілін у духоўку.

### АЛАДКІ БУЛЬБЯНЫЯ З ГРУДЗІНКАЙ

1 кг бульбы, 300 г грудзінкі, 1 яйка, 1 цыбуліна, 3-4 зубкі часнаку, соль, алей для смажання.

У надраную на дробнай тарцы бульбу дадаць яйка, соль, дробна нарэзаную цыбулю, змелчаны часнок, усё перамяшаць. Выпечы аладкі.

Прамытую грудзінку нарэзаць тонкім скрылькамі, пасаліць. На добра змазаную тлушчам бляху ўкладці трох слоў аладак, пераклаўшы іх двумя слаямі падрыхтаванай грудзінкі.

Накрыць і паставіць у нагрэтую духоўку на 40 хвілін. Аладкі ўбіраюць тлушч грудзінкі, грудзінка - сок аладак.

Страву падаць на стол у гарачым выглядзе.

### ПУДЫНГ БУЛЬБЯНЫ

1 кг бульбы, 2 яйкі, 1 цыбуліна, 100 г шмальцу (або топленага масла), соль.

Бульбу абабраць, памыць, надраць на дробнай тарцы, дадаць яйкі, злёгку абсмажаную цыбулю, растоплены шмальец, соль, перамяшаць. Добра змазаць шмальцам дно і сценкі жароўні, выкласці ў яе бульбянную масу, апрыскаць шмальцам і паставіць у нагрэтую духоўку. Выпякаць спачатку пад накрыўкай, затым накрыўку зняць.

### ПІРАЖКІ БУЛЬБЯНЫЯ

1 кг бульбы, 0,75 шклянкі муکі, 1-2 яйкі, соль, тлушч для змазвання бляхі, соль.

Для начынкі з рыбы: 500 г рыбы, 5-6 зубкоў часнаку, 1-2 цыбуліны, соль, алей для смажання.

Для начынкі з мяса: 350 г варанага мяса, 1 цыбуліна, 5-6 зубкоў часнаку, перац, соль, тлушч для смажання.

Для начынкі з тварагу: 400 г тварагу, 1-2 яйкі, 1 ст. лыжка сметанковага масла, кмен, соль.

Бульбу абабраць, зварыць, трошкі астудзіць, прапусціць праз мясарубку, дадаць яйкі, соль, муку, добра перамяшаць. З бульбянога цеста сфармаваць шарыкі, кожны раскачаць у

кружок, пакласці на сярэдзіну начынку, зашчыпаць краі. Выкласці піражкі швом уніз на добра змазаную тлушчам бляху і выпечы ў духоўцы.

Начынка з рыбы: падрыхтаваную рыбу пасаліць, абсмажыць на алеі, выдаліць косткі, мякаць прапусціць праз мясарубку разам з пакрышанай і злёгку абсмажанай цыбуляй, дадаць змельчаны часнок, перамяшаць.

Начынка з мяса: дробна парэзаную цыбулю падсмажыць, дадаць прапушчанае праз мясарубку мяса і яшчэ раз абсмажыць, пакласці змельчаны часнок, соль, перац, перамяшаць.

Начынка з тварагу: тварог прапусціць праз мясарубку або працерці праз сіта, дадаць сметанковага масла, соль, кмен, перамяшаць.

### БУЛЬБА САЛОДКАЯ

1 кг бульбы, 100 г цукру.

У глыбокую патэльню насыпашаць цукар, падаграваць яго, увесь час памешваючы, пакуль не падрумяніцца. Уліць вады, пакласці нарэзаную скрылькамі бульбу і варыць, пакуль яна не пабурэе.

### БУЛЬБА МАЛАДАЯ З МЁДАМ

1 кг бульбы, 200 г мёду, 200 г вады, цытрынавая кіслата, соль.

Ваду закіпяціць з мёдам, дадаць цытрынавую кіслату, апусціць аскрэбаную і памытую маладую бульбу. Варыць да гатоўнасці.

### ЦЫМЕС З МЯСАМ

1 кг морквы, 600 г мяса, 3 ст. лыжкі муکі, 3 ст. лыжкі шмальцу, соль, цукар.

Моркву аскрэбці, памыць, нарэзаць дробнымі кавалачкамі, перацерці з мукою.

Падрыхтаванае мяса парэзаць на порцыі, абсмажыць да напаўгатоўнасці, Дадаць падрыхтаваную моркву, шмалец, соль, цукар, уліць невялікую колькасць вады, тушиць каля 2 гадзін.

### ЦЫМЕС З МЯСАМ І КЛЁЦКАМИ

1 кг морквы, 600 г мяса, 1,5 шклянкі муکі, 150 г шмальцу са скваркамі, 2-3 цыбуліны, цукар, соль.

Мяса нарэзаць кавалкамі, абсмажыць да напаўгатоўнасці, дадаць дробна нарэзаную моркву, перацёртую з мукою, соль, цукар, зверху пакласці клёцку, уліць невялікую колькасць вады і тушиць пад накрыўкай каля 2 гадзін.

Клёцка гатуецца наступным чынам: у прасеянную муку (1 шклянка) дадаць злёгку абсмажаную на шмальцы змельчаную цыбулю, скваркі, соль, калі трэба, трошкі вады, замясіць некрутое цеста.

Пры падачы на стол клёцку парэзаць і пакласці на цымес. Правільна прыгатаваная клёцка павінна быць рассыпістай.

### ЦЫМЕС САЛОДКІ

1 кг морквы, 3 ст. лыжкі муکі, 2 ст. лыжкі разынак, 200 г чарнасліву, 0,5 шклянкі муکі, 100 г сметанковага масла, 100 г цукру, соль.

Аскрэбаную і памытую моркву нарэзаць саломкай, перацерці з мукою, дадаць прамытыя разынкі, чарнасліў, цукар, соль, масла, уліць 0,5 шлянкі вады і тушиць на невялікім агні 2 гадзіны. Трэба сачыць за тым, каб цымес не прыгарэў. Калі спатрэбіцца, даліць вады (кіпеню).

### ЦЫМЕС З ЯБЛЫКАМИ

1 кг морквы, 0,5 шклянкі муکі, 400 г кіслых яблыкаў, 150 г цукру, 100 г сметанковага масла, соль.

Аскрэбаную моркву нарэзаць саломкай. Гэтак жа нарэзаць яблыкі. Моркву перацерці з мукою, дадаць яблыкі, цукар, масла, соль, перамяшаць, уліць трошкі вады і тушиць да гатоўнасці на невялікім агні.

## МОРКВА ГЛАЗІРАВАНЯ

1 кг морквы, 3 ст. лыжкі цукру, 3 ст. лыжкі топленага масла, 1 ч. лыжка карыцы, соль.  
Нарэзаць моркву кружкамі таўшчынёй каля 8 мм, апусціць яе ў падсоленую воду і варыць да мяккасці (каля 15 хвілін). Раставіць масла, дадаць цукар, карыцу, пакласці моркву і варыць на сярэднім агні, асцярожна памешваючы, каб не паламаць кружкі морквы, каля 10 хвілін. Морква павінна пакрыцца залацістай глазурай.

## МОРКВА Ў МЁДЗЕ

500 г морквы, 4 ст. лыжкі мёду, 3 ст. лыжкі топленага масла, 3 ст. лыжкі апельсінавага соку, імбір, соль.

У растоплене масла пакласці мёд, дадаць сок, соль, імбір, апусціць нарэзаную кружкамі моркву і тушыць на невялікім агні пад накрыўкай, зредку памешваючы, 25-30 хвілін.

## БУРАКІ, ТУШАНЫЯ З ЧАРНАСЛІВАМ

1 кг буракоў, 200 г чарнасліву, 1 ст. лыжка сметанковага масла, цукар, соль.

Буракі абабраць, змяльчиць на буйной тарцы, дадаць масла і добра прагрэць. Затым пакласці прамыты чарнасліў, соль, цукар, уліць трошкі вады і патушыць на невялікім агні.

## БУРАКІ КІСЛА-САЛОДКІЯ

1 кг маленькіх буракоў, 1 ст. лыжка крухмалу, 2 ст. лыжкі алею, 2 ст. лыжкі цытрынавага соку, 1 ч. лыжка цукру, соль, перац.

Буракі старанна прамыць, заліць вадой, каб яна толькі пакрывала буракі, і зварыць іх.

Адвар зліць, пакінуць 1 шклянку для соўсу. Буракі абабраць, нарэзаць скрылькамі таўшчынёй каля 3 мм.

У бурачны адвар пакласці цукар, соль, перац, уліць алей і цытрынавы сок (можна замяніць разведзенай цытрынавай кіслатой), давесці да кіпення, дадаць разведзены ў некалькіх сталовых лыжках халоднай вады крухмал (паступова і памешваючы). Праварыць соўсу на малым агні, апусціць падрыхтаваныя буракі, варыць разам 2 хвіліны.

Кісла-салодкія буракі можна падаць як гарачымі, так і халоднымі.

## БАБЫ, ТУШАНЫЯ Ў МЁДЗЕ

500 г бабоў, 300 г мёду, цытрынавая кіслата, соль.

У падсоленай вадзе зварыць бабы амаль да гатоўнасці. Закіпяціць мёд з 1 шклянкай вады, дадаць цытрынавую кіслату, пакласці бабы і варыць у гэтай сумесі да гатоўнасці, зняць з агню. Праз 2-3 гадзіны выняць бабы, абсушыць і падаць на стол.

## ПУДЫНГ З ЛОКШЫНЫ З МЯСАМ

600 г локшыны, 300 г варанага мяса, 1-2 цыбуліны, 0,5 шклянкі булёну, 2 яйкі, 100 г тлушчу, 2 зубкі часнaku, соль.

Локшыну адварыць у падсоленай вадзе, адкінуць на друшляк, прамыць халоднай вадой.

Мяса прапусціць праз мясарубку разам з цыбуляй і часнаком, абсмажыць на тлушчы, змяшаць з локшынай.

Нагрэты сатайнік добра змазаць тлушчам, выкласці локшыну з мясам, заліць яйкамі, разведзенымі булёнам, і запячы ў духоўцы.

## ПУДЫНГ САЛОДКІ З МУКІ

1 кг муکі, 3 яйкі, 100 г цукру, 200 г сметанковага масла, 2 ст. лыжкі разынак, 200 г кіслых яблыкаў, 1 шклянка смятаны, 0,5 ч. лыжкі соды, тлушч, сочывা, соль.

Масла перацерці з цукрам і жаўткамі, змяшаць з узбітымі бялкамі, дадаць прасеянную муку, тонка нарэзаныя яблыкі без скуркі і асяродка, папярэдне замочаныя разынкі, соль, смятану і соду, пагашаную воцатам. Павінна атрымацца негустое цеста. Выкласці яго ў нагрэты сатайнік, змазаны тлушчам, і запячы ў духоўцы.

Гатовы пудынг змазаць сочывам і падаць з малаком.

## ХРЭМЗЛЕХ СА СКВАРКАМИ

2 шклянкі муکі з мацы, 0,5 шклянкі шмальцу са скваркамі, 1 цыбуліна, 1-2 яйкі, соль, тлушч для смажання.

Муку з мацы заліць 2 шклянкамі вады, даць пастаяць 30 хвілін. Цыбулю дробна парэзаць, злёгку абсмажыць на шмальцы, змяшаць з набухлай мацой, дадаць скваркі са шмальцам, яйкі, соль, замясіць негустое цеста. Сфармаваць з яго аладкі, надаць ім прадаўгаватую форму, абсмажыць з абодвух бакоў, скласці ў сатэйнік і паставіць у духоўку на 15 хвілін. Падаць з булёнам.

### ХРЭМЗЛЕХ З МЯСАМ

2,5 шклянкі муکі з мацы, 300 г варанага мяса, 100 г шмальцу, 2 яйкі, 1 цыбуліна, 2-3 зубкі часнаку, соль, тлушч для смажання.

Муку з мацы заліць 2,5 шклянкамі вады, пакінуць на 30 хвілін. Затым дадаць яйкі, шмалец, соль, старанна перамяшаць. Варанае мяса прапусціць праз мясарубку разам з цыбуляй і часнаком, пасаліць. (Фарш можна падсмажыць.)

Кавалачак цеста пакласці на далоню, распляскаць яго ў кружок, пакласці ў сярэдзіну падрыхтаваны фарш, загарнуць цеста, каб атрымаўся піражок. Абсмажыць хрэмзлех на патэльні з разагрэтым тлушчам, перакласці ў сатэйнік, паліць растопленым тлушчам, накрыць і паставіць у духоўку на 15-20 хвілін.

Падаць да булёну або як другую страву.

### КУГЛ З МАЦЫ

2,5 шклянкі муکі з мацы, 4 яйкі, 2 цыбуліны, 4 ст. лыжкі шмальцу, 0,5 шклянкі алею, соль, перац.

Муку з мацы заліць 1 шклянкай кіпеню, перамяшаць, накрыць. Калі запараная мука астыне, дадаць у яе змельчаную цыбулю, падсмажаную на шмальцы, яйкі, палову алею, соль, перац, добра перамяшаць.

У форму або глыбокую патэльню ўліць рэшту алею, разагрэць яго, перакласці падрыхтаваную масу і запячы ў духоўцы (на сярэднім агні каля гадзіны).

## САЛОДКІЯ СТРАВЫ І МУЧНЫЯ ВЫРАБЫ

### РЭДЗЬКА, ВАРАНАЯ Ў МЁДЗЕ

1 кг рэдзькі (чорнай), 2 шклянкі штучнага мёду (патаакі), 2 шклянкі цукру, 200 г арэхаў, скарынка з 1 апельсіна, 1 ч. лыжка імбіру.

Рэдзьку абабраць, прамыць, змяльчиць на буйной тарцы. У невялікай колькасці вады адварыць амаль да гатоўнасці, затым прамыць халоднай вадой, адкінуць на друшляк.

У 2 шклянкі вады ўліць мёд і ўсыпаць цукар, памешваючы, давесці да кіпення, апусціць падрыхтаваную рэдзьку, праз 10 хвілін дадаць скарынку апельсіна (свежую змяльчиць на буйной тарцы, сухую паварыць 5 хвілін, асушиць, прапусціць праз мясарубку). Варыць рэдзьку пад накрыўкай. Калі амаль не застанецца вадкасці, пакласці імбір і змельчаныя арэхі, пасля чаго варыць, увесь час памешваючы, пакуль рэдзька не набудзе светла-карычневы колер.

### ЦУКЕРКІ З АПЕЛЬСІНАВАЙ СКАРЫНКІ

500 г цукру, скарынка з 2 апельсінаў, 0,5 л вады.

Апельсінавыя скарынкі заліць халоднай вадой, вытрымаць 12-15 гадзін, пры гэтым 3-4 разы змяніць ваду. Вымачаныя скарынкі адварыць да мяккасці, нарэзаць скрылькамі.

З цукру і вады прыгатаваць сірап, апусціць у яго падрыхтаваныя скарынкі, варыць 10 хвілін, пакінуць у сірапе на суткі. Затым сірап зліць, скарынкі ўкачаць у цукар.

### ЦУКЕРКІ З ЧАРНАСЛІВУ

250 г буйнога чарнасліву, 1 шклянка ядраў арэхаў (грэцкія і фундук), 0,5 шклянкі цукру, 2 ч. лыжкі рому, 4 ч. лыжкі павідла, ванілін.

З папярэдне замочанага і прамытага чарнасліву выняць костачкі. Трэцюю частку чарнасліву пасячы, дадаць тоўчаныя арэхі, цукар, ром, павідла, добра вымесіць. З

атрыманай масы скачаць каўбаскі, нарэзаць іх кавалачкамі, аформіць у выглядзе костачак, укласці ў ачышчаны чарнасліў.

«Цукеркі» ўкачаць у цукар, змешаны з ванілінам, кожную змясціцу у папяровую разетку.

## МАКОЎНІКІ

1 шклянка маку, 1 шклянка ядраў арэхаў, 5 ст. лыжак цукру, 150 г мёду, 1 ст. лыжка алею, карыца.

Мак патаўчы ў ступцы або прапусціцу праз мясарубку, змяшаць з пасечанымі арэхамі.

Разагрэць у рондалі мёд, дадаць цукар, паварыць, пакуль ён не распушціцца. Апусціцу ў сіроп мак з арэхамі, варыць разам 15-20 хвілін, часта памешваючы.

Атрыманую масу злёгку астудзіць, выкласці на мармуровую або драўляную дошку, змазаную алеем, слоем каля 2 см, пасыпаць молатай карыцай і нарэзаць квадратамі або ромбамі.

## МЕРАНГІ

3 яечныя бялкі, 1 ч. лыжка тлушчу, 1 шклянка цукру, 1 ч. лыжка цытрынавага соку.

Ахалоджаныя бялкі ўзбіць у пену (пажадана ў міксеры). Працягваючы ўзбіваць, усыпаць патрошку цукар, у канцы дадаць цытрынавы сок.

На змазаную тлушчам бляху чайнай лыжкай выкласці порцыі бялкоў і выпякаць у слаба нагрэтай духоўцы на працягу гадзіны.

## ХАЛА

4-5 шклянак пшанічнай муکі, 0,5 шклянкі алею, 40-50 г дражджэй, 1 ст. лыжка цукру, 3 яйкі, мак або кунжут, соль.

Змяшаць у місцы алей, соль, цукар, уліць 1 шклянку кіпеню, перамяшаць, дадаць 0,5 шклянкі халоднай вады і зноў размяшаць. Дадаць разведзеныя ў невялікай колькасці цёплай вады дрожджы і ўзбітыя яйкі (1 яйка пакінуць для змазвання хал), усыпаць прасеянную муку і замясціць некрутое цеста. Вымешваць яго на дошцы, пакуль не будзе прыліпаць да рук. Пакласці цеста ў міску, накрыць сурвэткай і паставіць у нагрэтую (але на гарачую) духоўку на 1 хвіліну. Затым змясціцу у цёплае месца прыкладна на гадзіну. Цеста павінна ўдвая павялічыцца ў аб'ёме.

Цеста, якое паднялося, выкласці на дошку, яшчэ раз вымесіць, падзяліць на 4 часткі, а кожную - на 3 або 4. Гэтыя часткі раскачаць калбаскамі, сплясці з іх чатыры халы, пакласці іх на змазаную алеем бляху і даць падняцца (прыкладна 45 хвілін). Змазаць узбітым яйкам, пасыпаць макам або кунжутам. Выпякаць халы на сярэднім агні ў папярэдне нагрэтай духоўцы 30-40 хвілін.

Гатовыя вырабы выкласці на дошку, накрыць ручніком і яшчэ чым-небудзь, але не цяжкім. Праз 10-15 хвілін пакрыццё зняць, пакінуць халы астываць пад сурвэткай.

## ТЭЙГЛАХ (ЦЕСТА, ВАРАНАЕ Ў МЁДЗЕ)

3 шклянкі муکі, 6 яек, 2 ст. лыжкі алею, 2 шклянкі мёду, 2 шклянкі цукру, цукар або мак для абсыпкі.

Яйкі ўзбіць, дадаць алей, усыпаць прасеянную муку і, не дадаючы вады, замясіць цеста, раскачаць яго ў пласт і выразаць розныя фігуркі - зорачкі, кольцы і г.д.

У глыбокі рондаль са шчыльной накрыўкай уліць 3 шклянкі вады, дадаць мёд, цукар, перамяшаць, даць закіпець. Апусціцу усе падрыхтаваныя фігуркі з цеста, накрыць і варыць на сярэднім агні 40-45 хвілін. Накрыўку адкрываць на кароткі час толькі для таго, каб памяшаць тэйглах. Гатовыя тэйглах набываюць светла-карычневы колер.

На змочаную водой дошку хутка вымаць па адной фігурцы, абсыпаць іх цукрам або макам.

## ТЭЙГЛАХ З СОДАЙ

4-4,5 шклянкі муکі, 7 яек, 200 г мёду, 3 ст. лыжкі алею, 1 кг цукру, 0,5 шклянкі гарэлкі, 0,5 ч. лыжкі соды. воцат.

Яйкі ўзбіць, дадаць алей, пітную соду, пагашаную воцатам, 3 ст. лыжкі цукру, гарэлку, перамяшаць, усыпаць муку і замясіць не вельмі крутое цеста. Падзяліць яго на часткі, кожную раскачаць у пласт, выразаць розныя фігуркі.

У рондаль уліць 2,5 шклянкі вады, дадаць мёд, усыпаць цукар, паставіць на агонь і размешваць да таго часу, пакуль не растане цукар. Калі сіроп закіпіць, апусціць у яго ўсе падрыхтаваныя фігуркі з цеста, шчыльна накрыць і варыць, не адкрываючы, каля 40 хвілін. Пасля гэтага кожныя 5 хвілін, хутка адкрыўшы накрыўку, памешваць тэйглах, каб не прыгарэлі. Калі вырабы набудуць арэхавы колер, хутка выняць іх па адным на змочаную вадой дошку і абсыпаць цукрам.

У сіропе, які застанецца, нічога не дабаўляючы, можна зварыць другую порцыю тэйглах (колькасць прадуктаў у два разы меншая, чым для першай).

### ТЭЙГЛАХ (ВАРЫЯНТ)

2,5 шклянкі муکі, 4 яйкі, 4 ст. лыжкі алею, 500 г мёду, 0,75 шклянкі цукру, 1 ч. лыжка соды, 1 ч. лыжка імбіру, 2 шклянкі ядраў арэхаў, соль.

Змяшаць муку, соль і соду, дадаць яйкі, алей, замясіць крутое цеста (калі спатрэбіцца, норму муکі можна павялічыць). Раскачаць з цеста каўбаскі таўшчынёй з аловак, парэзаць іх на кавалачкі даўжынёй 0,5 см. Гэтыя кавалачкі раскладзіць на змазанай блясе, выпечы ў духоўцы на сярэднім агні да румянага колеру (каля 20 хвілін).

Змяшаць у рондалі мёд, цукар, дадаць імбір, кіпяціць на працягу 15 хвілін, затым апусціць у сіроп кавалачкі выпечанага цеста і варыць яшчэ 5 хвілін. Затым дадаць арэхі (іх можна замяніць 2 шклянкамі выпечаных шарыкаў з цеста), варыць каля 15 хвілін. Тэйглах гатовы, калі кропля сіропу не расцякаецца на мокрай паверхні.

Выкладзіць тэйглах на змочаную вадой дошку, дасць трошкі астыць, разраўнаваць і нарэзаць квадрацікамі або ромбікамі.

### ЛЭКАХ (ПЕРНИК)

1 шклянка мёду, 1 шклянка цукру, 4 ст. лыжкі алею, 2 яйкі, 1 бутэлька кефіру, 4-5 шклянак муکі, 0,5 ч. лыжкі соды.

1 шклянку вады, мёд і цукар кіпяціць разам да поўнага распушчэння цукру (можна выкарыстаць сіроп, які застаўся пасля прыгатавання тэйглах), дадаць кефір, алей, яйкі, пітную соду, усыпаць муку, усё старанна перамяшаць. Цеста павінна мець кансістэнцыю густой смятаны.

Выліць цеста ў шчодра змазаную алеем форму, запоўніўшы яе толькі да паловы, бо лэках пры выпечцы павялічваецца ўдвай. Выпякаць спачатку ў гарачай духоўцы, затым агонь зменшыць.

### СТРУДЭЛЬ

2 шклянкі муکі, 2 яйкі, 0,25 шклянкі малака, 500 г яблыкаў, 2 ст. лыжкі воцату, 100 г муکі з сухароў, 100 г сметановага масла, 2-3 ст. лыжкі разынак, 100 г ядраў арэхаў, 0,5 шклянкі цукру, 0,5 ч. лыжкі карыцы, соль.

У прасенай муцэ зрабіць паглыбленне, уліць туды яйка, змешанае з соллю і воцатам, заліць гарачым малаком (вадой) і вымешаць - спачатку лыжкай, затым рукой. Атрыманае цеста на 1-2 гадзіны паставіць у цёплае месца (можна пад рондаль, на якім змешчаны слоік з гарачай вадой, бо цеста не павінна астываць).

Падзяліць цеста на 3 кавалкі, кожны пакласці на ручнік, пасыпаны мукою, і вельмі-вельмі тонка раскачаць. Змазаць цеста растопленым маслам, пасыпаць мукою з сухароў, зверху пакласці тонкія скрылькі ачышчаных яблыкаў, падсушаныя і змельчаныя арэхі, прамытыя і загадзя замочаныя разынкі. Усё пасыпаць цукрам, змешаным з карыцай, апрыскаць растопленым маслам.

Пры дапамозе ручніка згарнуць цеста рулетам, пакласці на змазаную тлушчам бляху (швом уніз), змазаць рулет сумесью яйка, цукру і вады, пракалоць у некалькіх месцах вострым нажом. Выпякаць струдэль 25-30 хвілін. Разрэзаць, пакуль ён не астыў.

### ЦЕСТА ЗАВАРНОЕ З МАЦЫ

1 шклянка мука з мацы, 4 яйкі, 0,5 шклянкі алею (пажадана аліўкавага), соль.

Уліць у рондаль 1 шклянку вады, дадаць соль і алей, давесці да кіпення. Зняць з агню, усыпаць муку, старанна перамяшаць, а затым прагрэць на малым агні, увесь час памешваючы. Калі маса пачне цямнець і адліпаць ад сценак, злёгку астудзіць яе і ўбіць па аднаму яйкі, перамешваючы пасля кожнага цеста.

На змазаную алеем бляху чайнай лыжкой выкласці цеста, пакідаючы паміж кавалачкамі дастаткова месца, бо вырабы значна павялічваюцца ў аб'ёме пры выпечцы. Выпякаць у моцна разагрэтай духоўцы пры тэмпературы 190° - да залаціста-карычневага колеру. Гатовыя вырабы астудзіць, начыніць сочывам або павідлам, можна проста пасыпаць цукровай пудрай.

### ХРЭМЗЛЕХ САЛОДКІЯ

2 шклянкі муکі з мацы, 0,5 шклянкі цукру, 100 г разынак, 1 шклянка малака, 2 ст. лыжкі сметанковага масла, 1-2 яйкі, соль, ягады з сочыва.

У муку з мацы ўліць малако, пакінуць на 30 хвілін, каб маса набухла. Затым дадаць палову масла, прамытыя разынкі, цукар, яйкі, ягады з сочыва, дробку солі і замясіць мяккае цеста. Сфармаваць з цеста шарыкі, надаць ім авальную форму і падсмаўжыць на масле. Затым скласці ў сатэйнік і паставіць у нагрэтуючу духоўку на 10-15 хвілін.

Крыніца: Тамара і Ўладзімір Рэйтавічы. Пакаштуйце - смачна. Мінск, Полымя, 1993.